

хлеб”, “Уся сям’я ўмесце, і душа на месце”, “Тут і я, тут і жонка мая, тут і мае дзеци, люба паглядзеци”.

Здаўна для беларускіх сем’яў харктэрным было мець шмат дзяцей. У сем’ях выхоўвалася па 5, 6, а то і болей дзяцей. Такая сям’я лічылася нармальнай, паўнайшнай. У народзе казалі: “Многа дзяцей – многа клюпату, але і радасці шмат”, “Дзеци маючи, хоць бедна жыву, але весялося”, “Багат Аўдзей – поўна хата дзяцей”, “Адно дзіця, то так, як жадно, а двое – палова дзіцяці, троє дзяцей – гэта ўжо дзіця цэлае”. Дзеци лічацца галоўнай каштоўнасцю, багаццем у сям’і. І дзе іх многа, там асабліва выхоўваецца ўзаемная згода, дапамога, клюпат, выручка.

Але дзеци – гэта яшчэ вялікая адказнасць за іх лёс, за іх выхаванне, за іх будучынню. Выхаванне дзяцей патрабавала цярпівасці, мудрасці, ведання жыцця. Аб складанасцях і адказнасці выхавання народнае педагогіка сцвярждада: “Хто дзяцей мае, няхай павучае”, “Дзетак не родзяць, а робяць”, “Дзіцяці трэба наравіць”, “Пускаць на свет легка, ды на ногі ставіць цяжка”, “Малыя дзеткі – руکі баляць, вялікія – сэрца баліць”, “Умеў дзіця радзіць, умей і вучыць”.

У народзе заўважана, што выхоўваць дзяцей карысна ў раннім узросце, бо менавіта ў дзяцінстве фарміруеца харктар, закладваюцца асновы маральнасці. Прыказкі і прымайкі сцвярждадаюць: “Не навучыў слухаць мален’кім, не паслухае, калі барада вырасце”, “Тады дзяцей вучачь, як каля лаўкі ходзяць”, “Да пяці год пястуй, як яечка, з сямі – пасі, як авечку, тады выйдзе на чалавечка”, “Змоладу прычучаць трэба”, “Гні дзераўца, пакуль гнешца”, “Вучы дзіця, калі яно ўпоперак краваці, а не ўдоўж”.

У сялянскіх сем’ях беларусаў існавала строгая сістэма выхавання. Даўнім звычаем было выхоўваць у дзяцей паважлівія адносіны да бацькоў. Галоўным у сям’і лічыўся бацька. Менавіта ён нес як матэрыяльную, так і маральную адказнасць за ўсіх яе членоў, быў строгім, а падчас і суроўым выхавальнікам дзяцей. Прыказкі і прымайкі сцвярждадаюць важнасць ролі бацькі ў сям’і: “Не навучыў бацька, не навучыць і дзяцька”, “Бацька не біў сына малога, дык ен яго старога”, “Не вучыў бацька – дык навучыць гора”, “Дзеци балуюцца ад матчынага блінца, а разумнеюць ад бацькавага слаўца”, “Не слухаў тата – паслухаеш ката”, “Добра га бацька – добрыя дзеци, ліхога – ліхія”, “Што робіць воўк – тое ваўчаня”, “Калі бацька рыбак, то і сын у воду паглядае”, “Аднаго бацькі дзеци”, “Які дуб, такі і тын, які бацька, такі і сын”, “Свой бацька пасварыцца і пашкадуе”, “Бацькава сэрца адходлівае”.

Мужчына быў не толькі галоўным выхавальнікам сваіх дзяцей, ен перш за ўсе высока цаніўся жонкай: “За сокалам і жонка сакаліца”, “За добрым кустом трава зеляннее; за добрым мужам жонка маладзее”, “Баба без мужа, як калесы без каня”, “Двор без гаспадара плача”.

Любоў і павага да маці – пачуцце святое. Нельга на свеце параніць любові маці да сваіх дзяцей, бо ўсялякая іншая любоў будзе непараўнальная слабаю. Нікому ў свеце не дадзена так прадбачыць, прадчуць, як гэта дадзена маці. Паміж маці і яе дзіцем схаваны нейкія таемныя, нябачныя струны, дзякуючы якім кожная болячка, няўдача дзіцяці болем аддаецца ў яе сэрца, а

## БЕЛАРУСКІЯ ПРЫКАЗКІ І ПРЫМАЎКІ, ЯК ВАЖНЫ СРОДАК МАРАЛЬНАГА ВЫХАВАННЯ Ў НАРОДНАЙ ПЕДАГОГІЦЫ

Болбас В.С., Вырвіч Л.В. (МазДПІ імя Н.К. Крупской)

Беларусы здаўна вялікае значэнне надавалі стварэнню сям’і. Стварыць сям’ю – справа няпростая, вельмі адказная. Таму ў народзе яшчэ ў час дашлюбных адносін ставіліся вялікія патрабаванні ў выбары пары: “Любі Якава, ды не ўсякага”, “Як абы-які, лепш ніякі”, “З гультаём ажаніцца – лепей утапіцца”, “Жонку бяры не на год, а на век”, “Не той харош, што тварам прыгож, а той харош, што на справу гож”, “Не бяда, што чорна, абы была праворна”, “Выбірай жонку не вачамі, а вушамі”, “Не глядзі бела, абы рабоча была”, “Шукай жонку не на йгрышчы, а на ржышчы”. “Не шукай красаты, а шукай дабраты”. Перш за ўсё звярталася ўвага не на зневінія вартасці, а ўнутраныя: працавітасць, увішнасць, дабрыню. Немалаважная якасць для дзяўчыны – яе дзяўчочая годнасць: “Чэсць дзяўчочае шчасце беражэ”, “Чым дзяўчына стражай, тым яна прыгажэй і даражэй”. Вельмі важным у выбары пары былі пачуцці, каханне, узаемная згода: “Без пары няма кахання”, “Без сонейка свету не быць, без мілага нельга жыць”, “Не прыгожая прыгожа, а каханая прыгожа”, “Хто палюбіць, той і прыгалубіць”, “Хоць у шалашы, абы мілы да душы”, “Няхай мяне той чапае, хто каханне ў сэрцы мае”. Небеспадстаўна лічыцца, што на каханні і працы трymаеща наша псіхалагічная раўнавага і здароўе.

Для многіх беларускіх сем’яў харктэрны добразычлівія, шчырыя адносіны ў сям’і, бо толькі згода і лад ствараюць ту ю атмасферу, у якой павінна расці сапраўды выхаванне дзіця. Народная педагогіка сцвярждада: “Сам бог рад, калі ў сям’і лад”, “Згода лепша, як нязгода”, “Там, дзе згода, заўсёды лепшая прырода”, “Згода будзе, нязгода руйнует”, “Нашто клад, калі ў сям’і лад”, “Лепш драўляная згода, чым залатая сварка”, “Дзе няма згоды, там няма ладу”, “Знаемся ў дому, знаемся і ў людзях”, “Дзе дружна, там і

перамога ўспрымаецца як вялікая падзея ўласнага жыцця. Народная мудрасць склада німала твораў, прысвечаных маці. Прыйказкі і прымайкі выхоўваюць у дзяцей пачуцце асаблівай цеплыні і пышчотнасці да маці, падкрэсліваючы неабходнасць яе асобы ў жыцці чалавека: “Пры сонейку цепла, пры мамачцы добра”, “У сваій маткі ўсе дзецы гладкі”, “Другой маткі не знайдзеш”, “Як дзіця плача, у маткі сэрца з жалю скача”, “Кожная матка не вораг свайго дзіця”, “Без маткі не шчаслівия дзеци”, “Маці сама не з’есць, а дзіця накорміць”, “Без маткі і сонца не грэе”, “Маміна крыло і ў мароз цёплае”, “Матчына малітва з дна мора дастане”, “Нет лучшай дружачкі, як родная матка”, “Птушка рада вясне, а дзіця маці”, “Матчыны руکі заўседы мяккія”, “Ніхто столькі жалю не мае, як родная матка”, “Ніхто дзецям так не спагадае, як родная маці”, “Міла тая дарожачка, кудою да маці хадзіла”, “Беражы маці, яна не будзе век целяпаци”, “Маці то і да пекла патрапіць”, “У каго матка, у таго і галоўка гладка”. Варты адзначыць мастацкія прыемы, што вылучаюць ў прыказах. Прыйм паралелізму: пры мамачцы так добра, як пры сонейку, дзіця так радуецца маці, як птушка вясне; гіпербала: матчына малітва можа вярнуць з марскага дна. Маці – і лепшая сяброўка, а тая дарожка да роднага дому, да маці на ўсе жыцце застаецца мілейшай.

Такія прыказкі і прымайкі адлюстроўваюць бацькоўскі і мачярынскі аўтарытэт, фарміруючы у дзіцячі асобу, выхоўваючы любоў і павагу да самых блізкіх і дарагіх людзей.

Выхаванне ў дзяцей маральнасці немагчыма без выхавання ў іх пашаны, паважлівых і клапатлівых адносін да старэйших, бабуль, дзядуль, асабліва, калі тыя жывуць побач, разам. Вялікі рускі педагог В.А. Сухамлінскі пісаў: “Старасць не можа быць шчасцем. Старасць можа быць толькі спакоем ці бядою. Спакоем яна застаецца тады, калі яе паважаюць. Бядою яе робяць забыцце і адзіноцтва”<sup>1</sup>. Энтомограф П.В.Шэйн, апісваючы быт беларускага народа ў дарэвалюцыйны час, гаварыў: “Да старэйших гадалі, як да суседзяў, сяляне нашы, як раней, так і цяпер заўседы ставіліся і ставяцца з павагаю”<sup>2</sup>. Менавіта ў людзей старэйшага пакалення выпрацаваны багаты жыццёвый вопыт, веданне жыццёвой праўды, народная мудрасць. Слухаць павучанні старэйших – вучыцца жыццю. Прыйказкі і прымайкі вучачы: “Паважай старэйших, бо сам стары будзеш”, “Старога блюдзі для парадку”, “Падсадзі дзядулю на печ, цябе ўнукі падсадзяць”, “Старых і ў пекле шануюць”, “Ідзе стары варчыць, малады памаўчыць”, “Стары, кажуць, змуста, да без яго ў дварэ пуста”, “Стары гаворыць – гародзіць, да на праўду выходзіць”, “Што кажа стары на глум, бяры, малады, на вум”, “Стары з пущы не звядзець”, “Стары Ерамей усіх разумей”, “Стары воя баразны не псуе”.

Чалавек заўсёды імкнуўся да ўдасканалення. Стаць лепшым – стаць прыгажэй духоўна. Народная педагогіка выхоўвала лепшыя чалавечыя якасці, садзейнічала маральнаму ўдасканаленню. Найгалоўнейшыя маральнія якасці беларуса: працаўітасць, праўдзівасць, дабрыня, пачуцце ўласнай гордасці, сумленнасць, сціпласць. Гэта тое, што сапраўды робіць чалавека прыгожым, добрым, ласковым, чулым. Людзі нараджаючы для чалавека прыгожым, добрым, ласковым, чулым.

працы, і ўдасканальваючыя яны ў працы. Беларусы добра разумелі важнасць працы, яе непазбежнасць. Сама прырода, у якой жыў беларус, – непраходныя лясы, густыя зараснікі, недаступныя балоты..., – рабіла яго фізічна дужым, цягавітым, вынослівым. Бо каб выжыць у такіх умовах, трэба было працаўаць. Пра ролю працы, яе неабходнасці ў народзе гаварылі: “Работа і поіць, і корміць”, “Без працы німа шчасці”, “Хто любіць трудзіцца, таму без працы не сядзіцца”, “Вось на свеце як бывае, хто працуе, той і мае”, “Бог труды любіць”, “Праца нікога не крывдзіць”, “Хто працуе, таму і шанцуе”, “Дзела дзелу вучыць”, “Што цяжка здабыта, то будзе доўга жыта”, “Чым цяжэй, тым даражэй”, “Праца і сіла горы звернуць”, “Усе жывое трудзіцца”, “Шчырая праца – мазалевая”, “Работай ад зары за зары – не будзеш жыць за долю, а будзеш жыць за мазалі”, “Гора і труда усе ператруць”, “Без працы нечага й хлеба шукаць”, “Хто працуе, той і мае”, “Людзі без дзялоў не бываюць”, “Праца і рукі – моцныя заруки”.

Пра сваій прыродзе ўсе людзі валодаюць амаль аднолькавымі працоўнымі якасцямі. Але ў жыцці адны робяць лепш, другія горш. Працоўныя якасці выхоўваюцца ў сямейным калектыве. Асабліва важна сфарміраваць шчырыя адносіны да працы ў дзяцінстве, як кажуць у народзе, “змоладу”: “Хто змоладу працуе, той на старасць пануе”, “Што чалавек змоладу запрацуе, то на старасць пануе”, “Што чалавек змоладу запрацуе, то на старасць як знайдзіце”. Любая работа прынясе карысць, калі выконваецца яна з ахвотаю, з радасцю, задавальненнем. У народзе кажуць: “Працуй і смак чуй”, “Прымусовая работа самая цяжкая”, “Добра рабі, добра і будзе”, “Была б ахвота, дык будзе і работа”, “Працуеш і смаку не чуеш”, “Рукі да работы, ногі да ахвоты, галава да ўсяго”. Беларус адказна ставіўся да працы. Любая работа павінна выконвацца якасна, акуратна, своечасова: “Хоць памалу, абы добра”, “Луччы мала, ды харашо”, “Добра рабі, добра і будзе”, “Бобра не бобра, абы зрабіў добра”, “Добра зрабіць – не ў далоні пляскаць”, “Рабі так, каб сабак не дражніць і людзей не смяшыць”, “Як робіш, так маеш”, “Кожная работа сваю пару мае”, “Назаўтра не адкладвай”, “Адклад не ѹдзе ў лад”, “Адкладвай бяздзелле, ды не адкладвай работы”, “Сягоння зрабі – заўтра як знайдзеш”, “Сон назаўтра адлажы, а работу сягоння зрабі”, “Адзін дзень варты трох для таго, хто робіць усе ў пару”, “Адзін дзень гайда – а год бяды”, “Хто зывае, той ваду сярбае”. Народ з павагаю ставіцца да тых, хто любіць працу, шануе яе. Бо па тым, як зроблена справа, народ судзіць пра чалавека, відавочныя яго іншыя маральнія якасці, бачацца адносіны да жыцця. Толькі працаўітыя, дбайні, руплівія карысталіся асаблівым аўтарытэтам. У народзе казалі: “Добра працуеш – павагу маеш”, “Дзе справа, там і слава”, “Хто не ляніцца, той справай сваі ганарыцца”, “Добрае дзела само сябе хваліць”, “Добрая слава далека чуваць”.

Беларус любіць смачна паесці. Здаўна адчувалася ў яго павага да ўсяго таго, што знаходзілася на стале, як да здабытку цяжкай працы. У народзе заўважана цікавая акалічнасць: адносіны да працы вызначаліся і па тым, як

чалавек есць, як паводзіць сябе за сталом. Прыказкі і прымаўкі сцвярждаюць: “Як хто есць, так і робіць”, “Па ўдзе работніка пазнаюць”, “Хто мала есць, той кепска робіць”, “Якая скібка, такая і сілка”, “Хто не есць, той і не робіць”, “Якая яда, такая хада”, “Хто борзда есць, той борзда робіць”.

Народная педагогіка выхоўвала пачуцце працаўтасці не толькі шляхам усвялення гэтай якасці, паказваючы вартасць, неабходнасць працы ў жыцці народа. Вялікае выхаваўчае значэнне ў асуджэнні тых, хто не хоча працаўаць, не імкнецца да працы. Лянота, гультайства, марнатраўства, няўмельства – непрыймальная якасці для беларуса-працаўніка. Прыказкі і прымаўкі сцвярждаюць: “Працаўаць не любім – чалавекам не будзем”, “Ленъ жуе чалавека, як іржа жалеза”, “Гультай горш камкі”, “Трудна таму жыць, хто ад работы бяжыць”, “Пачнем ляніцца – будзем з торбай валачыцца”, “Хто не працуе – той і не маець”, “Гультайства губіць чалавека”, “Гультай ды лянота – два браты”, “Гультаю заўседы свята”, “Лодыру і ў летні дзень холадна”, “На яду мастак, а на работу сяк-так”, “Пайшла рында жыта жаць, забылася сярпа ўзяць”, “Хто работу робіць, а хто варон ловіць”, “Не спяшайся языком, а спяшайся дзелам”, “Славамі туды-сюды, а на справе – нікуды”, “Слоў мяшок, а спраў на вяршок”, “Гультай і сядзечы стамлецца”, “Вучы гультай не молатам, а голадам”, “У няўмекі руکі калекі”, “Чым сяк-так, то лепш ніяк”, “Абы з рук збыць”, “Адкладрай бяздзелле, ды не адкладрай работы”.

Ад самага нараджэння і да смерці чалавек жыве ў свеце, дзе пануе добро і зло. Ідэі добра ўваходзяць у сэрца з таго самага моманту, калі чалавек пачынае ўсведамляць. Пяшчотная ўсмешка і ласкавае слова маці, суровы позір і строгі наказ бацькі, атмасфера дабрыні і заклапочанасці, якая акружжае дзіця ў дзяцінстве – усё гэта фарміруе лепшыя маральныя якасці ў характары. Выхаванне дабрыні спрыяе выхаванню чуласці да чужой бяды, сардечнай тонкасці, пяшчотнасці. Толькі ў здольнасці быць добрым, чулым, велікадушным праяўлецца сапраўдная духоўная сіла. Гэтыя якасці з’яўляюцца вартасцю беларускай души. Іх выхоўваюць і беларускія прыказкі і прымаўкі: “Сам добры – людзі добрыя”, “Шчыраму і бог дапамагае”, “Шчыраму сэрцу і чужая болька бацькі”, “Да харошага ўсё прыстае”, “Харошы чалавек адразу відаць”, “Добраму ўсюды добра”, “У добра га чалавека заўсёды многа добрых людзей”, “Добры чалавек і жывёлу шкадуе”, “Добры нікога кепска асуджаць не будзе”, “Жыглівага чалавека ў няшчасці пазнаеш”, “Благі абраціць, а добры разважыць ды яшчэ і парадзіць”, “Зробіш ліхое, і душа не на месцы”, “Свайго сэрца ўкалупнуў бы добраму чалавеку, каб мог”, “Добрыя очы дыму не баяцца”, “Сэрца не камень”, “Нічога, што руکі чорныя, абы душа была чыстая”. Народная мудрасць выхоўвае спагадлівым, чулым адносінам аднаго да другога, уменню адчуваць побач з сабою чалавека, разумець яго душу: “Спагадай свет тримаеца”, “Хлеб еш і другому дай, сам пад’ёў і другому спагадай”, “Спагадай людзям, то і табе паспагадаюць”.

Але ў жыцці сустракаючыя выпадкі раёнадушных адносінаў да чужога гора, да слабых, безбаронных. Душэўная чэртвасць нараджае жорсткасць. А жорсткасць – гэта душэўная слепата і слабасць. Прыказкі і прымаўкі асуджаюць эгаізм, індывідуалізм, раёнадушша: “Дай, божа, мне, а нікому не”, “Абы сабе добра, а там, хоць трава не расці”, “Мая хата з краю”, “Наша дзела чужое”, “Гэта мне ані бацькі, ані сярбіць”, “Што тваё, той маё, а што майго, то табе не да таго”, “Ён любіць сам сабе, і то адзін раз у год”, “Ні к Богу, ні к людзям”, “Не мае Бога ў сэрцы”, “У ліхога бортніка горкі мёд”, “Не варт таго, каб святая зямля насіла”, “Няхай не будзе ні мне, ні табе”.

У беларускіх прыказках і прымаўках знайшли адлюстраванне божыя запаведзі, на якіх тримаеца чалавече сумленне: “Любі другога, як сябе самаго”, “Не чыні таго другім, што сабе не люба”, “Не крадзь і не плач”, “Шануй бацьку з маткай: другіх не знайдзеш”, “Жыві з аднёю, дай чесна”, “Хто сумленне мае, той чужога не чапае”, “Сяброўствам трэба даражыць: сапраўднага сябра за гроши не купіш”.

Здаўна выхоўвалася ў беларусаў пачуццё калектывізму. І ў мінулым, і зараз у выпадку неабходнасці беларусы ішлі на дапамогу адзін аднаму, вяскоўцам, суседзям, сваякам, адгукаліся на чужую бяду. З даўніх часоў у нас захаваліся такія слова як грамада, талака, сябрэна. Гэтыя народная з’ява захавалася ў фальклоры. Прыказкі і прымаўкі сцвярждаюць: “Грамада – вялікі чалавек”, “Моцны статак чарадою, а людзі грамадою”, “Людзі без людзей быць не могуць”, “Ідзе грамада, і я туда”, “Ідзі з людзьмі, то не згубішся”, “Там добра рада, дзе шчыра парада”, “Што ў людзях вядзеца, то і ў нас не міненца”, “Абы Бог ды добрыя людзі, то ўсё добра будзе”, “З галавой не жыць, а з добрымі людзьмі”, “Праз людзі выходзяць на людзі”, “Рада з людзьмі ніколі не шкодзіць”, “Людзі людзям патрэбныя”.

Для беларускай души харектэрна мяккасць, далікатнасць, паэтычнасць, глыбокадумнасць. З дзяцінства ў характары беларуса выхоўваліся дабрадушнасць, лагоднасць, мяккасардечнасць, дабразычлівасць, ветлівасць, павага, няпомслівасць, вясёлы нораў. Вартасцю беларускай души была гасціннасць, пашана да добрых людзей. Прыказкі і прымаўкі адзначаюць: “Госьць у дом – Бог у дом”, “Хоць я не багат, а за гасцей рад”, “Хата гасцямі багата”, “Хлеб – солі не жалей: добраму для дабросці, а злому – для злосці”, “Госці пазваны – і пасцелі пасланы”, “Пашлі, Бог, гасцей, і хазяін будзе свяцей”, “Прысядзь, госцем будзеш”, “Паздароў, божа, гасцей, штоб ездзілі часцей”, “Пакуль пірагі не спякліся, гасцей зваць не суліся”.

Народная педагогіка выхоўвала павагу да тых, хто жыве побач, у добрым суседстве. Нездарма ж у народзе кажуць: “Не мянай бліжняга суседа на дальняга роднага брата: к брату роднаму не пабягіш, када табе што нужна, а к бліжняму суседу”. Пагэтаму прыказкі і прымаўкі выхоўваюць добрасуседства: “У суседстве жыць – адзін другому служыць”, “Добры сусед як сынты абед”, “Блізкі сусед лепш дальняй радні”, “І дружба, і забава – суседская справа”. Пагэтаму добрым суседам трэба даражыць: “Не купі

двара, а купі суседа”, “Бліжняга суседа пасадзі ўпярод усіх”, “І ў радасці, і ў бядзе добрыя суседзі побач”.

Вялікая каштоўнасць нашага свету – веды. Беларус заўсёды імкнуўся да ведаў. Менавіта веды дапамагаюць палепшыць жыццё, яны павышаюць маральнасць, робяць чалавека больш дасканалым. Веды даюць народу моц і непераможнасць, яны з’яўляюцца вечным яго спадарожнікам на ўсё жыцце. Аб ролі ведаў у народзе казалі: “На навуцы свет стаіць”, “Вучэнне – свет, а невучэнне – цемра”, “Вучэнню і дабру не будзе канца”, “Чалавеку з вучонасцю ўсюды дарога”, “Навука – добрая штука”, “Вучыцца заўсёды прыгадзіцца”, “Не кручаны – не рамень, не учаны – не чалавек”, “Дрэнныя тыя рукі, што не ведаюць ніякой навукі”, “Чалавек невучоны, як тапор нетачоны”, “Хто без навукі, той як безрукі”. Вялікая роля ў набыці ведаў належыць кнізе. Кніга – гэта скарбніца ведаў, выдатных думак, добрых парад. Народная мудрасць вучыць: “Хто многа чытае, той многа знае”, “Дзе розумам не дайду, дык у кнігы знайду”, “Кніга – маленъкае акенца, ды праз яго ўвесь свет відзён”. Дасягненне ведаў – самы моцны стымул, які прымушае вучыцца, быць адкуваным, культурным, духоўна багатым чалавекам. Асабліва вялікае значэнне ведаў, набытых у юнацкія гады. Тоё, чым чалавек авалодаў змоладу, у далейшым жыцці ў поўнай меры не набыць. У народзе заўважана: “Чаму змоладу навучыўся, на старасць як знайдзеш”, “Маладому навучыцца, старому не забыцца”.

Кожны чалавек, які належыць да старэйшага пакалення, з’яўляецца настаўнікам. Народная мудрасць выхоўвае любоў і павагу да тых, хто навучае. Настаўнік стварае чалавека. Ён аддае свае веды, талент, энергію, дзеля того, каб выхаваць лепшыя чалавечыя якасці. Прыказкі навучаюць: “Шануй настаўніка лепей, як крамніка”, “Да настаўніка павагу май”, “Вучыся – не ляніся, а настаўніку пакланіся”.

Ва ўсе часы гісторычнага жыцця ў беларусаў выхоўвалася такая адметная рыса, як шчырая любоў да зямлі, да роднага кутка. Беларусы моцна зжываюцца з тым месцам, дзе нарадзіліся. Гэта трапна адзначана ў класіка беларускай літаратуры Я. Коласа. Паэма “Новая зямля” пачынаеца радкамі: “Мой родны кут!... Як ты мне мілы... Забыць цябе не маю сілы!”, “О, край родны, край прыгожы! Мілы кут маіх дзядоў! Што мілей у свеце божым гэтых светлых берагоў!” (“Сымон-музыка”). Вернасці народнай зямлі, бацькоўскай адданасці выхоўваюць творы вуснай народнай творчасці. Прыказкі і прымаўкі сцвярджаюць: “У родным краю, як у раю”, “Няма смачнейшай вадзіцы, як з роднай крыніцы”, “Родная зямля – маці, чужая стафонка – мачаха”, “Усякая сасна ў сваім бару глуміць”, “У родным лесе і старонка – мачаха”, “З роднага краю і варона міла”, “У чужой старонцы не так свеціць і сонца”.

Беларусу цяжка развітвацца з роднымі мясцінамі нават часова. “На працягу многіх стагоддзяў беларусы не ведалі масавых перасяленняў, міграцый і толькі пры самых неспрыяльных умовах, пры крайній

неабходнасці маглі пакінуць сваю Радзіму. Беларусы вызначаліся досьцьмоцнай прыхильнасцю да аднаго месца жыцтва і былі праціўнікамі частага перамяшчэння і перасялення<sup>3</sup>. Любоў да радзімы праяўляеца ў прывязаннасці да сваёй невялічкай радзімы, кавалка зямлі, да свайго сяла, хаты, родных і блізкіх людзей. Асабліва відавочна гэта ў апошняі гады ў сувязі з экалагічнай катастрофай – Чарнобыльскай аварыяй. Людзі вяртаюцца ў родныя мясціны, нягледзячы на небяспечнасць жыцця там. Прывязанасці да роднай зямлі выхоўваюць беларускія прыказкі і прымаўкі: “Свет прайшла і назад вярнулася”, “Што не хата, то свой комін”, “Той добры край, дзе хлеба акрай”, “Мілей свая хатка, як чужая вёска”, “Калі не быў пуп, закапаны тут, то жыў бы ў другім месцы”, “Нідзе так, як ўдому”, “Нідзе не шукай лепшай спраткі ад свае хаткі”, “Прышоў паміраць на сваю лаўку, бо дома смялей”, “Ідзі ў родны край, бо там і пад елкаю рай”, “Дзе маці радзіла, там і радзіма”, “Там мне добра, дзе я прывык”, “Баліць мая галава, што чужая старана”, “На чужой старане і на печы холадна”.

Пачуццё любові да радзімы нарадзіла такія патрыятычныя пачуцці, як стойкасць, смеласць, адвагу, дзякуючы якім беларус заўсёды мужна абараняў сваю зямлю ад розных чужынцаў, якія імкнуліся заняволіць народ. Ніколі не стаў ён на калені перад завеўнікамі. У беларускім нацыянальнім характары закладзена быць непераможным. Патрыятызм беларуса адлюстраваўся і ў вуснай народнай творчасці. Народная мудрасць вучыць: “Смела ідзі ў бой – Радзіма стаіць за табой”, “Смелага страх не возьме і вораг не паб’е”, “Адвага гарады бярэ”, “Бой прыгожы мужнасцю, а прыяцель дружнасцю”, “Радзіме даў прысягу – за Радзіму касцім лягут”, “Не квасяся, пане, на нашу зямлю, бо сваёй не ўбачыш”, “Няма на свеце сілы, каб наш народ скарыла”, “Мы нікога не байміся – сваёй сілай ганарымся”, “Хто за Радзіму гарой, той сапрауды герой”, “Хочаш шчасця для рабочых і сялян, ідзі ў атрады партызан”, “Фашыст бойкі, а партызан стойкі”.

Патрыятызм, шчырая любоў да сваёй айчыны не могуць нарадзіць варожасці да краін-суседзяў. Мяккі, дабразычлівы беларускі народ не здатны на тое, каб прынесці бяду ў чужы дом. Беларусы, напэўна, як ніякі іншы народ здаўна захавалі ў сваёй душы нешта сваё, вартае, самабытнае, непаўторнае, павагу да роднай зямлі, яе культуры, звычаяў, традыцый. І перш за ўсё гэтае самабытнае выхоўвалася народная педагогіка. Пагэтаму вельмі важна, выхоўваючы маральна-этнічную каштоўнасць, выкарыстоўваць у выхаваўчым працэсе ідэі вусна-паэтычных твораў, ідэі народнай педагогікі.

### Літаратура

1. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека. – Мн.: “Народная асвета”., 1978.
2. Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. СПб., 1893. – Т. 2.